

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
-------------------	---

ЛИНГВИСТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫКИ)

Ерш В. И. Пути интенсивного заимствования англицизмов и американизмов в языке рекламы	5
Жуковская О. В. Художественный экологический дискурс как объект лингвистического исследования	7
Змитрукевич Н. В. Компаративные тропы в художественном дискурсе	8
Косинова М. А. Особенности терминологии гастрономического дискурса	10
Мойсеня В. В. Структурные особенности текста кулинарного рецепта	12
Мясоед А. П., Цыбулько О. В. Эвфемизация лексики как проявление политической корректности	14
Ноур А. Ю. Элементы пространственной категоризации в структуре значений глаголов (на материале английского языка)	16
Павловская Д. О. Особенности употребления названий брендов в английском языке	17
Павлюкович О. А. Беларусь в зеркале английского языка (на материале Британского национального корпуса)	19
Станиславович А. В. Эксплицитно-перформативные высказывания в произведении О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»	20
Туровец В. С. Восприятие времени в белорусской и американской культурах	23
Чунина Т. О. Compliment как единица речевого поведения в немецком языке	25
Шикунец С. Н. О проблеме военного перевода (на материале немецкого языка)	26
Шундрик Е. С., Ратько Д. И. Кодирование как лингвистический аспект речи	28
Angelskij M. O. Der Einfluss von Migration auf die Deutsche Sprache	30
Karluk I. V. Comparative Analysis of the Military Oath Texts (the Case of the US Rangers and Special Forces Scouts of the Republic of Belarus)	32
Kinchak D. N. The Use of Emotionally Coloured Words in Scientific Literature	34
Kulesh A. V. The Main Motifs of S. Yesenin's Lyrics	36
Kutscherov S. V., Mursovskij I. A. Flüchtlingen beim Deutsch-lernen helfen: Linguistik hilft!	37
Palaznik A. S. Military Translation: Significance and Special Features	39
Schkinderov M. A., Ziabko N. Y. Influence of the Armed Conflicts on the Formation of the American Military Slang	41
Shubin K. A. Translation Difficulties on the Examples of the Movies Titles	42
Stanislavovich A. V. American and Belarusian Value Orientations: Wedding Wishes	43

ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ (БЕЛОРУССКИЙ, РУССКИЙ ЯЗЫКИ). МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ БЕЛОРУССКОГО, РУССКОГО ЯЗЫКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Богуш М. С. Аўтарская намінацыя як сродак індывідуалізацыі і тыпізацыі персанажа	46
Бруцкая Т. Р., Балаганскі І. С. Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы ў мове рамана Ніла Гілевіча «Родныя дзеці»	48
Грекович В. О. Тема любви в творчестве Э. М. Ремарка	50
Доўнар Д. С. Метадычная спадчына Якуба Коласа	52
Захарчэня Г. М. Лексічныя паўторы ў мове паэзіі Яўгеніі Янішчыц	54
Каменюкова В. А. Матгў сну ў творах Барыса Пятровіча	56
Липская Е. Е. Организация самостоятельной работы на уроках русского языка как условие развития познавательной активности младших школьников	57
Мінько Г. В. Рытмічна-гукавая і вобразна-вьяўленчая арганізацыя мовы беларускіх вясельных зычэнняў (на матэрыяле зычэнняў, запісаных у Ганцавіцкім раёне)	59
Новикова В. С. Язык и национальное мировосприятие	62
Полосухина Е. Г. Имидж политического деятеля в материалах русскоязычных средств массовой информации	64
Сянчыла В. А. Паэтыка замовы ў творах Янкі Купалы	65
Ярмоліч В. М. Адметнасць творчай асобы Міколы Купрэва	67

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Бородавка Е. Н. Коммуникативный подход к обучению иностранному языку	69
Гайтюкевич Е. О. Использование проектной методики на уроках немецкого языка как возможность развития творческих способностей учащихся	71
Гордиенко Л. С. Формирование учебной мотивации курсантов Военной академии Республики Беларусь в процессе изучения иностранного языка	72
Кочукова А. С. Развитие у учащихся I ступени общего среднего образования умений диалогической речи с использованием видеотехнологии	73
Лашевская Д. И., Ткачук Н. В. Использование технологии BYOD в учреждении общего среднего образования	75
Скобялко Н. В., Серета А. И. Использование резервов обучения: английский язык в военном учреждении высшего образования	77
Bondar E. O. Cross-Cultural Research: the British National Pride	79
Fotin K. Y., Shibanov N. A. Language Training of the American Special Forces	81